

*Эдмундас Гімжаўскас (Вільня),
доктар гісторыі,
навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі Літоўскай АН*

Беларускі фактар утворэння сучаснай літоўскай дзяржавы. 1915 – 1917 гг.*

У восень 1915 г. вайна дакацілася да тэрыторый, населеных літоўцамі і беларусамі. Немцы захапілі амаль усе літоўскія і часткі беларускіх земляў. У каstryчніку лінія фронту стабілізавалася ўздоўж ракі Дзвіны да Дзвінска, затым па Нарачы, рацэ Беразіне, Пінску да ракі Прывяць, праз Палесскую дрыгву, Луцк, Тарнопаль да Чарнаўцоў. У немцаў адсутнічала акрэсленая праграма дзеянняў адносна захопленых земляў. Да следчыкі схільныя вылучаць прынам сі пяць канцэпцый, якія абміяюцца ў кіруючых колах Нямеччыны: 1) анексія, 2) “Цэнтральна-еўрапейскі практ”, 3) Польскі (частковая “Цэнтральна-еўрапейскі”) практ, 4) “Усходне-еўрапейскі практ”, 5) Расейскі варыянт¹. Будучыня акупаваных тэрыторый раглядалася ў шырокім дыяпазоне ад іхпойной анексіі да вяртання ў склад Расейі. Таксама дастаткова выразнай была перспектыва стаць дзяржавамі-сатэлітамі нямецкага блока. Апошніе абумоўлівалася актывізацияй нацыяналізму ў Еўропе. Акрамя таго, немцы павінны былі ўлічваць гістарычныя права Рэчы Паспалітай або дух народаў, гвалтоўна знішчанай у 1795 г. З іншага боку, ідэя уніі магла выклікаць супяречнасці ў новай дзяржаве. Самі ж немцы стварылі мовы для акрэслення тагачасных межаў літоўскіх і беларускіх земляў (адпаведна іх дзяржаўнасці), утварыўшы 4 верасня 1915 г. *Oberost*. Гэтая асобная адміністрацыйная адзінка для акупаваных тэрыторый сваёй формай і абрыва самі нагадвала Вялікае Княства Літоўскае 1793 – 1795 гг.²

* Пераклад артыкула *The Belorussian Factor in the Genesis of the Modern Lithuanian State. 1915-1917* // *Lithuanian Historical Studies*. Vol. 6. Vilnius, 2001. P. 107-125.

Пераклад зроблены са згоды аўтара.

¹ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raidă 1914-1918 metais // *Letuvijat gimimo studijos*. T. 9. Vilnius, 1996. P. 17-18.

² Ibidem. P. 65.

Літоўскай інтэлігенцыі тэрыторыя *Oberost* нагадвала ў большай ступені гзв. “уласную Літву”, чым ВКЛ. Паводле меркавання вядомага грамадскага дзеяча перыяду міжваеннай Літвы географа Казыса Пакштаса, паняцце “Уласная Літва” была вядомая з часоў адміністрацыйнага падзелу ВКЛ 1566 г.³ Тады ў літоўскіх дақументах і на картах Віленскае і Трокскае ваяводства часта называліся *Lithuania Propria* (лац.), *Litwa rdzenna* (поль.) і *Коренная Литва* (рус.). Самыя літоўцы разумелі пад гэтым тэрмінам таксама Жамойцкае княства⁴. Парадаксальна, але гэта расейцы забяспечылі жыццяздольнасць гэтага тэрміну, выкарыстоўваючы яго на працягу 19 ст. дзяля ўзмацнення імперыі. (Пакуль урэшце літоўская інтэлігенцыя не прыўласціла гэты тэрмін). Пасля забароны царскім і ўладамі ў 1840 г. слова “Літва” у афіцыйных публікацыях расейскія вучоныя працягвалі яго выкарыстоўваць іназивалі Ковенскую, Віленскую, Гарадзенскую, а часам нават Сувалскую губ. “літоўскім”. Гэта практыковалася да вайны 1914 г.⁵

Літоўскія палітыкі кансерватыўнага накірунку (кансерватары і хрысціянскія дэмагрэты) трактавалі гэтыя губерні як літоўскія па этнічных прыкметах (мова, паходжанне, звычай і г.д.)⁶. Яны сцвярджалі, што тэрыторыя гэтих губерняў са старожытных часоў была заселена літоўскімі плямёнамі⁷. Літоўскія радыкалы (дэмагрэты і сацыял-дэмагрэты) разумелі літоўскасць гэтих губерняў у гістарычным сэнсе. Яны лічылі іх з'яднанымі пэўнай ледзь прыкметнай культурай, якая дамінавала над мясцовымі (этнічнымі) культурамі яшчэ з часоў ВКЛ. Дзяякоўчы больш прагрэсіўнаму разуменню нацыі, тэрытарыяльная праграма радыкалаў была больш гнуткай⁸.

Напрыканцы 1915 г. немцы яшчэ не аддавалі перавагі якой-небудзь адной канцепцыі будучыні *Oberost*. Яны пралічвалі варыянты, якія б маглі прывесці да падпісання сепаратнага міру з Расеяй, на чым настойваў канцлер Тэабальд Бэтман-Гольвег⁹. Нанейкі час немцы вырашылі падрымаць ідэю Літоўскай дзяржавы, якая складалася з чатырох ваяводстваў, і

³ Pakstas K. Gudijos santykis su Lietuva // Lietuvos sienų raida: mokslo duomenys apie lietuvių tautą, jos valstybę ir sienas. Sud. A. Liekis. Kn. 2. Vilnius, 1997. P. 320.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem. P. 333.

⁶ Laurynavičius Č. Lietuvos-Sovietų Rusijos taikos sutartis. Vilnius, 1992. P. 101-102.

⁷ Найбольшыя заслугі ў выпрацоўцы канцепцыі літоўскасці 4-х губерняў належала Аントанасу Смятоне (Smetona A. Lietuvos etnografijos ribos // Vairas. № 16 ад 30 лістапада 1914 г. P. 2-8; idem. Skaitmenų sviesoje // Vairas. № 2 ад 16 студзеня 1915 г. P. 23-26).

⁸ Laurynavičius Č. Lietuvos-Sovietų Rusijos taikos sutartis. P. 101-102.

⁹ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 62-63.

¹⁰ Ibidem. P. 67.

¹¹ Ochmański J. Historia Litwy. Wrocław-Warszawa, 1982. P. 277.

правесці больш грунтоўнае вывучэнне тэрыторый. Акупацыйны перыяд з 1915 па 1916 гг. атрымаў назыву “ліберальны акупацы”¹⁰. Па загаду Паўля фон Гіндэнбурга ўсялякая палітычная актыўнасць была забароненая¹¹. Аднак гэтай інструкцыі прытымліваліся вельмі гнутка ў залежнасці ад палітычнай сітуацыі. Напрыклад, выданне беларускай газеты “Гоман”, дзеянасць беларускага Таварыства дапамогі ахвярам вайны, Беларускага клуба ў Вільні і многіх іншых культурных і адукацыйных арганізацый і ўстановаў узмацнялі беларускі рух¹². На пачатку 1916 г. у Вільні быў утвораны Беларускі народны камітэт, у якім дамінавалі сацыялісты¹³.

Калі немцы пачалі падтымліваць ідэю Літоўскай дзяржавы ў межах *Oberost*, мясцовыя палітыкі сталі актыўна прапагандаваць уласныя праекты дзяржаўнасці. Упершыню прадстаўнікі нацыі выказаліся ва Універсале Часовай рады Канфедэрэцыі ВКЛ, які быў апублікованы на чатырохмовах 15 снежня 1915 г. Документ змяшчаў заяву пра аднаўленне ВКЛ з роўнымі правамі літоўцаў, беларусаў, палякаў і жыдоў. Тэрыторыя дзяржавы ўключала акупаваныя немцамі літоўская і беларуская землі былога ВКЛ¹⁴. Наступны віленскі дакумент з’явіўся ў лютым 1916 г. Гэта быў заклік Часовай рады Канфедэрэцыі ВКЛ “Pilieiaj!” (“Грамадзяне!”)¹⁵. Палякі не ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы гэтага дакументу¹⁶. 21 траўня 1916 г. Часовая рада пераўтварылася ў пастаянную Беларуска-Літоўскую камісію¹⁷. Адміністрацыя *Oberost* і Вышойшая вайсковая рада падтымлівалі літоўская і беларуская намкненні, адначасова стрымліваючы польскія ўплывы ў краіне. У межах гэтай палітыкі месцілася таксама падтымка культурных праектаў беларусаў. Так, упершыню ў гісторыі пры дапамозе немцаў была ўтворана аснова беларускай адукацыйнай сістэмы¹⁸. У Свіслачы пачала працаваць настаўніцкая семінарыя, якая за часы акупацыі падрыхтавала 144 настаўніка¹⁹. На ўсёй тэрыторыі *Oberost* колькасць беларускіх пачатковых школ узрасла з 8 у каstryчніку 1916 г. да 89 вясной 1918 г.²⁰ **Німецкія ўлады, якія фармальна ставіліся да ўсіх** Новіна А. [А. Лукевіч]. Палітычны лозунг беларускага руху. Вільня, 1920. С. 6;

Turonek J. Białoruś pod okupacją niemiecką. Warszawa-Wrocław, 1989. S. 15-17; Łatyszonek O. Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923. Białystok, 1995. S. 33-38.

¹³ Лукевіч А. За двадцать пяць гадоў (1903-1928). Вільня, 1928. С. 40; Łatyszonek O. Białoruskie formacje wojskowe... S. 33-38.

¹⁴ Didziosias Lietuvos Kunigaikstijos Konfederacijos Atsisaukimasis 1915 gruodžio 19 d.; Klimas P. Dienorastis 1915.12.01 ; 1919.01.19. pradedamas P.Bugalisko užrasais 1915.08.23 – 10.13. Chicago, 1988. P. 328-331.

¹⁵ Літоўскі дзяржаўны архіў. Ф. 383, вол. 7, адз. 56, арк. 53.

¹⁶ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 71-72.

¹⁷ Пратаколы заседаній Беларускага Народнага Камітэту. 1916.05.21. Аддзел рукапісаў Цэнтральны бібліятэкі АН Літвы. Ф. 21-2068, арк. 6.

¹⁸ Turonek J. Białoruś pod okupacją niemiecką. S. 16.

¹⁹ Ibidem. P. 17-18.

²⁰ Zemke H. Der Obersbefehlshaber Ost und das Schulwesen im Verwaltungsbereich Litauen während des Weltkrieges. Berlin, 1936. P. 101-104.

нацый аднолькава (адсюль і тэрмін “ліберальны перыяд”), не талеравалі праяваў расейскасці і дамінацыі нейкай адной нацыі.

Увесну 1916 г. у кантэксце нямецкай кампаніі “Los von Russland” з’явілася тэндэнцыя да размежавання літоўскага і беларускага пытання²¹. Літоўцы, адчуўшы пэўныя змены ў нямецкай нацыянальнай палітыцы, пачалі адыходзіць ад ідэі Канфедэрацыі ВКЛ. У Мемарандуме ад 10 чэрвеня 1916 г., адрасаваным галоўнакамандуючаму Усходнім фронтам, аўтары падкрэслівалі прынцып нацыянальнага самавызначэння і адметнасць літоўскай нацыі²². На канферэнцыі ў Лазане 27-29 чэрвеня 1916 г. літоўскія прадстаўнікі заяўлі, што не маюць нічога супраць таго, каб беларусы са-мастайна вырашалі сваю будучыню²³. Дарэчы, і беларусы прыехалі ў Лазану з асобным Мемарандумам па нацыянальным пытанні²⁴.

У другой палове 1916 г. літоўска-нямецкая адносіны перажывалі крызіс. Прычынай была нямецкая палітыка прыцягнення на свой бок палякаў дзеля мабілізацыі мужчынскага насельніцтва ў нямецкае войска. Не атрымаўшы адрасейцаў адказу на прапанову распачаць перамо-вы аб сепаратным міры, немцы іх саюзнікі 5 лістапада 1916 г. абвясцілі незалежнасць Польшчы. Цывільныя ўлады ў Берліне імкнуліся гэтym крокам падштурхнуць Расею да падпісання міра. Яны разыгрывалі карту нацыяналізму. Але Расея нават пасля абвяшчэння польскай дзяржава-насці не збралася падпісаць мір. Працяг гульні ў нацыянальнае сама-вызначэнне тай ў сабе пагрозу ўжо для Берліна і Вены, бо калі ў парадак дня становілася адраджэнне Рэчы Паспалітай, то рана ці позна павінна было ўзнікнуць пытанне пра лёс тэрыторый, захопленых у другой пало-ве 18 ст. Аўstryяй і Прусіяй. Трэба было весці вельмі далікатную палі-тычную гульню з палякамі, каб аднаўляць іх дзяржаўнасць толькі на пад-ставе земляў, забраных ад Расеі²⁵.

Далікатнасць таксама была патрэбная ў адносінах да планаў пашы-рэння Польшчы на ўсход да Вільні. Хоць нямецкія ўлады вырашылі трак-таваць Польшчу ў той перыяд як далучаную тэрыторыю, Вышэйшае ваеннае камандаванне было занепакоена tym, што частка *Oberost* магла адысці да Польшчы. Камандаванне і ўлады *Oberost* былі зацикаўленыя ў далейшай акупациі гэтай тэрыторыі, а палітычныя намаганні літоўцаў і

²¹ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 94-95.

²² Klimas P. Der Werdegang des litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung im November 1918. Berlin, 1919. P. 23-25.

²³ Liulevičius V. Išeivijos vaidmuo Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago, 1981. P. 324.

²⁴ Турук Ф. Белорусское движение. Москва, 1921. С. 23.

²⁵ Нямецчына акупавала Пазнаншчыну, а Аўstryя захапіла Галіцыю. Больш таго, на падставе этнічных прыярытэтаў палякі маглі ставіць пытанне пра перадачу ім Шлёнска і Памор'я.

²⁶ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 113.

беларусаў успрымаліся як спрыяльнія гэтаму. Дзеля супакою вярхушкі генералітэта цывільныя ўлады не акрэслівалі межаў будучай Польшчы²⁶. Прагучала наватафіцыйная заява Берліна з абязценнем апекавацца Літвой²⁷. Аднак, верагодна, яна была разлічана ў першую чаргу на Расею.

Актывізацыя польскай пропаганды далучэння Літвы да Польшчы і згаданы вышэй камунікат прывялі да адваротнай рэакцыі літоўцаў і пратэстаў упльывовага літоўскага цэнтра ў Швейцарыі. Немцы паспрабавалі прымірыцца прынамсі часткова палякаў з літоўцамі. Дзеля гэтага нямецкі эмісар Фрыдрых фон Роп 17 снежня 1916 г. правёў перамовы з тагачасным лідэрам літоўскай супольнасці ў Швейцарыі Юозасам Габрысам. Ю.Габрыс зразумеў візіт нямецкага эмісара як знак для пачатку кампаніі па міжнароднаму агучванню літоўскага пытання²⁸.

11 студзеня 1917 г. у Берні ад імя Рады літоўскага народа заходнім дыпламатам быў прадстаўлены Мемарандум аднаўлення незалежнасці Літвы. Нямецкі дыпламаты прынялі яго прыхільна²⁹. Амаль адначасова, 10 студзеня, той жа мемарандум быў перададзены фон Ропам у нямецкое Міністэрства замежных спраўаў і Вышэйшае ваеннае камандаванне. Пры гэтым нямецкі палітык выказаў сумніў наkonці магчымасці аб'яднання Літвы і Польшчы наступерак жаданню літоўскага боку. Ён прапанаваў аказаць Літве вайсковую і эканамічную падтрымку і гарантаваць яе права на самавызначэнне. На практицы гэта азначала, што Нямеччына павінна была б аддзяліць Літву ад Польшчы. Нягледзячы на небяспеку анексіі, першыя практычныя крокі Нямеччыны ў літоўскім накірунку стваралі пэўныя перспектывы для дзеянасці літоўскіх палітыкаў.

Спачатку немцы сумняваліся, ці варта пачынаць палітычную гульню з літоўцамі. Тым больш, што яна могла ўскладніць нямецка-польскія адносіны. Але незадаволенасць палякамі, якія не сабралі абязцаных войскаў, прычынілася да адабрэння прапановы фон Ропа. У сярэдзіне студзеня 1917 г. фон Роп прыбыў у Вільню і вёў дыскусіі з літоўцамі і ўладамі *Oberost*³⁰. Літоўцы пазнаёмілі фон Ропа з палітычнай платформай, падрыхтаванай сумесна Антанасам Смятонам, Ўргісам Шаўлісам, Сцяпонасам Кайрысам, Андрыюсам Дарашэвічусам, сябрамі Беларускай рады Антонам і Іванам Луцкевічамі і Вацлавам Ластоўскім. Вось іхасноўныя палажэнні: 1) незалежнасць тэрыторыяў ВКЛ і Курляндіі, аддзеленых ад

²⁷ Urbsienė M. Vokiečių projektai dėl Lietuvos Didžiojo karo metu // Naujoji Romuva. Nr. 35-36, 1935. P. 632.

²⁸ Больш падрабязна гл. R.Lopata. “T ipas apskritai labai dar įtariamas, bet reikalingas”. Baronas Friedrich von der Ropp ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo planai // Proskyna. Nr. 2. 1992.

²⁹ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 115.

³⁰ Ibidem.

Pacei; 2) адмоўнае стаўленне да злучэння з Польшчай; 3) падзел ВКЛ на тры аўтаномныя нацыянальныя часткі (літоўскую, беларускую і латышскую) і 4) сталіца Вільня з дзвюма афіцыйнымі мовамі (літоўскай і беларускай) належыць да літоўскай часткі³¹. Гэта быў апошні супольны праект па адраджэнню ВКЛ.

Фон Роп гарантаваў пастаянны контакт з Берлінам. Але найбольшим поспехам было тое, што вышэйшыя службовыя асобы ў Берліне і *Oberost* прынялі саму ідэю літоўскага прадстаўніцтва³². Аднак далейшая падзея паказалі, што літоўцы ўспрынялі слова “літоўскі” занадта літаральна. Яны вырашылі, што этнічная тэндэнцыя выходзіць у нямецкай палітыцы на першы план і, што прыйшоў час адмовіцца ад двайнай палітычнай гульні. Хоць літоўскія палітыкі не маглі прадбачыць усіх габальных і рэгіональных пераменаў, аднак, выбралі этнічны лініі быў якраз у духу гэтых трансфармаций.

Паводле дакументаў беларускіх організацый 1917 г., рэалізацыі вышэйзгаданага праекта адраджэння ВКЛ перашкодзіла адсутнасць паразумення з літоўцамі³³. У лютым 1917 г. беларусы ірапанавалі літоўцам сумесную палітычныя крокі: 1) паслаць канцлеру пратэсту спраць заявы Вацлава Немаеўскага, у якой польскі бок выказаў прэтэнзіі на беларускія і літоўскія землі і 2) абвясціць аб імкненні да незалежнасці. Канчатковую версію пратэсту павінны былі адрэдагаваць Ю.Шаўліс і А.Луцкевіч. Але ў апошні дзень Ю.Шаўліс заявіў, што літоўцы вырашылі адкасці гэту дэкларацыю на два ці тры дні. Замест тлумачэння прычынаў такога рашэння Ю.Шаўліс прапанаваў падаць агульны мемарандум кіраўніку ваеннай адміністрацыі акругі Вільнія-Сувалкі з просьбай пазнаёміць з яго зместам улады *Oberost*³⁴.

Документ звязаў увагу нямецкіх уладаў на польскія ўлёткі, якія працагандавалі ідэю “польскай гістарычнай місіі” на беларускіх і літоўскіх землях, асвятляючы супольныя літоўскія і беларускія інтэрэсы, змешчаныя ў адкладзеным пратэсце. Але беларусы не прынялі прапанаваны тэкст, бо ён быў адрасаваны некампетэнтным установам³⁵. Яны зноў прапанавалі падаць пратэст на імя канцлера, але літоўцы не згадзіліся. 17 лютага 1917 г. літоўцы заяўлі ўласны пратэст спраць польскай агітацыі. Аўтары дакумента паміж іншым згадвалі пра традыцыі ВКЛ і сцвярджалі гатоўнасць

³¹ Baltarusių organizacijos protokolai 1917 m. Аддзел рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі АН Літвы. Ф. 21-2069. А. 7.

³² Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 115.

³³ Baltarusių organizacijos protokolai 1917 m. Аддзел рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі АН Літвы. Ф. 21-2069. А. 7.

³⁴ Ibidem. А. 7-8.

³⁵ Ibidem. А. 8.

³⁶ Rukša A. Kovos dėl Lietuvos nepriklauso mybės. Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia. Т. 2. Cleveland, 1981. P. 91-92.

літоўцаў іх працягваць³⁶. Беларусы не ведалі, што літоўцы дзейнічалі ў духу папярэдніх запэўненняў фон Ропа. У тэлеграме ад 28 лютага 1917 г. Паўлю фон Гіндэнбургту і Эрыху фон Людэндорфу яны дзякавалі за прызначэнне роўнасці беларусаў на землях былога ВКЛ³⁷.

Падчас наступнага візіта фон Ропа ў Вільню Ю.Шаўліс, А.Смітона, С.Кайрыс і А.Луцкевіч атрымалі нямецкія пашпарты для паездкі ў Берлін і Стакгольм. Літоўцы раней размаўлялі з фон Ропам у Вільні наконт уздезлу сваіх прадстаўнікоў у канферэнцыі народаў Расеі ў Стакгольме і візіту ў Берлін для пачатку перамоваў з нямецкім імпэрскім ўладамі. А вось для А.Луцкевіча нямецкі пашпарт быў сюрпрызам³⁸. 2 сакавіка 1917 г. Беларуская рада разважала, што рабіць далей. Была выказана заклапочанасць, што не вяліся непасрэдныя размовы з беларусамі, а літоўцы кіраваліся ўласным інтарэсамі і назвалі імя А.Луцкевіча як дэлегата без пагаднення з Беларускай радай. Разумеючы, аднак, важнасць візіта беларусы пастанавілі дэлегаваць А.Луцкевіча ў Берлін. Ю.Шаўліс ужо знаходзіўся там, і А.Луцкевіча з мэтамі паездкі знаёміў Кайрыс³⁹.

25 сакавіка 1917 г. беларусы абмеркавалі вынікі падарожжа⁴⁰. А.Луцкевіч паведаміў, што па невядомых дыпламатычных прычынах кангрэс быў перанесены на больш позні тэрмін і размовы з нямецкім ўладамі не адбыліся. У Берліне ён размаўляў толькі з украінцамі літоўцамі. Апошнія, на яго думку, праводзілі ўласную палітыку. Толькі пасля рэзкіх патрабаванняў яны пазнаёмілі свайго беларускага калегу з мемарандумам, у якім нават не згадвалася Беларусь. Беларускі дэлегат сцвярджаў, што пазіцыя літоўцаў у Берліне была цалкам нацыяналістычная і ніякім чынам не датычыла ўсіх земляў былога ВКЛ. Даведаўшыся пра Лютаўскую рэвалюцыю ў Расеі, ён адразу пакінуў Берлін і, не губляючы часу, паспяшаўся ў Вільню. Беларуская рада адабрыла дзеянасць А.Луцкевіча ў Берліне⁴¹.

22 ліпеня 1917 г. беларусы зноў вярнуліся да гэтага эпізода і на паседжанні Рады абвясцілі, што пасля падарожжа ў Берлін літоўскія палітыкі разарвалі з імі адносіны і распачалі адкрытыя перамовы з немцамі⁴². Было заяўлена, што літоўцы сталі праводзіць антыбеларускую палітыку. У прыватнасці, карыстаючыся прыжыльнасцю нямецкіх уладаў, яны пачалі ажыццяўляць канцепцыю этнічнай літоўскасці беларускіх каталікоў. Усё гэта адпавядала нямецкім інтарэсам, бо далучыўшы этнічную Літву, яны б

³⁷ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 115.

³⁸ Baltarusių organizacijos protokolai 1917 m. Аддзел рукапісаў Цэнтральнай бібліятэці АН Літвы. Ф. 21-2069. А. 8-9.

³⁹ Ibidem. А. 9, 26.

⁴⁰ Ibidem. А. 25.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem. А. 10.

атрымалі яшчэ і каталіцкую Беларусь. Стаў відавочны беларуска-літоўскі канфлікт, які распачаўся падчас падарожжа ў Берлін.

Літоўцы ацэнівалі сітуацыю па-іншаму. Паводле А.Смітоны немцы пачалі шукаць кантактага з літоўцамі на пачатку 1917 г.⁴³ Стакгольмская канферэнцыя была задумана як адмысловае выступленне супраць расейцаў. Яна павінна была вырашыць “літоўскае пытанне” таксама, якім канферэнцыя ў Лазанне вырашила “польскае”. Сабраныя ў Берліне дэлегаты збраліся ехаць у Стакгольм. Але пасля звяржэння дынастыі Раманавых канферэнцыя страціла сэнс. Дэлегаты наведалі дзяржаўнага сакратара Артура Цымермана і выказалі пажаданні, якія тычыліся выключна ўнутранай палітыкі акупацийных уладаў у Літве. У асобным месце яны таксама адзначалі, чаму незалежнасць Літвы будзе карысная для Нямеччыны⁴⁴. Версія А.Смітоны паказвае, што літоўцы не надалі вялікага значэння берлінскому эпізоду. Памылковая ацэнка берлінскага падарожжа беларусамі магла быць выкліканыя далейшым развіццём палітычных падзеяў, якое не мажліва было прадбачыць.

Можна выказаць меркаванне, што немцы запрасілі літоўцаў з намерам абвяшчэння літоўскай незалежнасці. Лютаўская рэвалюцыя гэтаму перашкодзіла, бо нямецкія ўлады разлічвалі знайсці паразуменне з расейцамі і падпісаць мірнае пагадненне. Паўстае пытанне пра прысутнасць аднаго беларускага дэпутата (чаму толькі аднаго?) сярод літоўцаў. Адказ, напэўна, можна знайсці ў Мемарандуме аднаўлення незалежнасці Літвы, падрыхтаваным літоўцамі ў Швейцарыі 11 студзеня 1917 г. Палажэнні мемарандума маглі выкарыстоўвацца немцамі пры акрэсленні межаў Літвы. Адпаведна яму тэрыторыя Літвы павінна была складацца з Віленскага, Ковенскага, Гарадзенскага, Сувалскага, Курляндскага ваяводстваў, Наваградскага павета Менскага ваяводства і паўночных земляў Ломжынскага ваяводства. На гэтыя тэрыторыі беларускае насельніцтва складала каля 10%⁴⁵. Пры абвяшчэнні дзяржавы з такімі межамі наяўнасць аднаго беларускага дэпутата цалкам зразумелая. Колькасць літоўцаў дасягала 65%⁴⁶. Менавіта таму федэрцыя зроўнымі правамі для літоўцаў і беларусаў была ад пачатку праблематычнай.

Падставаў для крыўды ў беларусаў было больш, чым дастаткова, улічваючы спосаб, якім Антона Луцкевіча выманилі ў Берлін. Акрамя таго, літоўцы вялі пастаянныя перамовы з прадстаўнікамі прускіх уладаў Вілюсам Гайгаляйцісам і Вілюсам Стэпутайцісам, і сумесна з імі пад-

⁴³ Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai [LVT] 1917-1918. Sud. A. Eidintas ir R. Lopata. Vilnius, 1991. P. 34.

⁴⁴ Ibidem. P. 34-35.

⁴⁵ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 114.

⁴⁶ Ibidem.

рыхавалі ліст да канцлера, пра які згадваў А.Смітона. Пасля патрабавання яны паказалі яго А.Луцкевічу, і апошні прачытаў, што на акупаванай немцамі тэрыторыі няма беларускіх каталікоў, а ёсць толькі літвоўцы, што размаўляюць па-літоўску, па-польску і па-беларуску⁴⁷. Ліст быў перададзены Цымерману Грыгаляйцісам

Пасля вяртання А.Луцкевіч таксама напісаў ліст да канцлера, у якім тлумачыў становішча беларусаў і выказваў спадзяванні на незалежнасць акупаванага Беларуска-літоўска-латышскага краю. Ён перадаў гэты ліст фон Ропу.

Але галоўным у тагачаснай сітуацыі была прынцыповая згода А.Цымермана з літоўскім мемарандумам. Беларусы даведаліся пра тайны літоўскі візіт да А.Цымермана адразу пасля вяртання Луцкевіча ў Вільню. Аднак пэўны час яны не ведалі пра прадмет размовы. Пасля публікацыі адказа А.Цымермана яны ахарактарызavalі літоўскую пазіцыю як нацыяналістычную, якая ігнаравала інтэрэсы ўсяго краю⁴⁸.

Берлінская паездка і звязаныя з ёй палітычныя падзеі аказалі негатыўны ўплыў на літоўска-беларускія адносіны. Хоць нацыянальная лінія літоўской палітыкі ў прынцыпе вяла да непазбежнага авбастрэння адносін з беларусамі.

Трэба нагадаць, што фон Роп запрасіў беларуска-літоўскую дэлегацыю ў Стакгольм і Берлін у сярэдзіне студзеня. Але дэлегацыя прыбыла ў Берлін толькі ў сакавіку. За гэты час адбыліся каласальныя палітычныя змены. Першай афіцыйнай мэтай паездкі ў Берлін былі перамовы з уладамі німецкай дзяржавы, каб праців фон Ропа ўвесці “літоўскае пытанне” ў кантэкст вялікай єўрапейскай палітыкі. Гэта быў намер Габрыса, літоўскіх дэлегатаў і А.Луцкевіча. Паводле іншай версіі дэлегаты збраліся на міжнародным форуме абвясціць літоўскую незалежнасць і легалізаціаць гэты акт.

Аднак апошнія версіі здаецца малапраўдаподобнай. Дзеянні немцаў у канцы 1916 г. сведчаць, што імперскія ўлады разлічвалі на кампраміс з Расеяй пасля абвяшчэння незалежнасці Польшчы. Яны шукалі кампраміс паміж легітимнасцю дзяржаўных межаў Расеі і нацыянальнымі рухамі на яе перыферыі. 12 снежня 1916 г. Тэабальд фон Бэтман-Гольвег абвясціў у Рэйхстагу, што яго ўрад гатовы распачаць мірныя перамовы з ворагам. Пачалася г.зв. “мірная атака” Нямеччыны. Калі па ініцыятыве пасрэдніка, ролю якога выконвалі Злучаныя Штаты Амерыкі, ваюючыя

⁴⁷ Baltarusių organizacijos protokolai 1917 m. Аддзел рукапісаў Цэнтральнай бібліятэцы АН Літвы. Ф. 21-2069. А. 9, 25.

⁴⁸ Ibidem. A. 25.

⁴⁹ Lopata R. “Tipas apskritai labai dar ītariamas”. P. 120.

бакі пачалі рыхгаваць канкрэтныя прапановы, узніклі ілюзіі (у фон Ропа і Габрыса), што літоўскае пытанне атрымае міжнароднае значэнне⁴⁹. Аднак ілюзіі зніклі, калі стала відавочным, што супярэчнасці паміж ваючымі бакамі немагчыма вырашыць мірнымі перамовамі. Падаецца, што сапраўднай мэтай “мірнай атакі” з боку Нямеччыны была толькі сепаратная мірная дамова з Расеяй.

Прызнаючы, што міжнародны рэзананс “літоўскага пытання” цалкам залежаў ад ініцыятывы Габрыса і яе падтрымкі з боку фон Ропа, трэба пагадзіцца, што названыя палітыкі ўлічвалі сітуацыю, якая склалася пасля нямецкай і аўстрыйскай спробы частковага вырашэння “польскага пытання”. Асабліва важным гэта становілася ў сітуацыі, калі б немцы і расейцы дасягнулі паразумення. Нямецкая рэакцыя на мемарандум, прадстаўлены фон Ропам 10 студзеня 1917 г., была досыць абыякавай⁵⁰. У той час ні ваеннае кіраўніцтва, ні цывільныя ўлады не былі зацікаўленыя ў міжнародным рэзанансе “літоўскага пытання”. На іх погляд, планы абвяшчэння ВКЛ былі б занадта моцными ударам па Расеі. У такой сітуацыі фон Роп сумніваўся, што яны здолеюць вытрымаць запланаваныя тэрміны і нават павінен быў прызнаць, што “схема”, выпрацаваная разам з Габрысам, “не можа быць да канца выканана”⁵¹. Ён прапанаваў змяніць тактыку і выкарыстаць міжнародны кангрэс у Стакгольме. Роп запрасіў Габрыса ў шведскую сталіцу, адзначыўшы, што “менавіта там можа быць пачатак усёй справы”⁵². Ён жа арганізаваў паездку літоўцаў і А.Луцкевіча ў Стакгольм праз Берлін. Магчыма, яны абраўлі план, які найбольш адпавядаў намерам ваеннага камандавання, а менавіта збіраліся абвясціць літоўскую дэкларацыю ў Стакгольме, як гэта было зроблена палякамі ў чэрвені 1916 г. у Лазане.

Аднак пры арганізацыі паездкі абвяшчэнне літоўскай незалежнасці першапачаткова не планавалася, і гэтая ініцыятыва магла ўзнікнуць спонтанна. Пасля сакрэтных перамоваў паміж Расеяй і яе саюзнікамі ў лютым 1917 г. Расея была вызвалена ад абавязкаў у нацыянальным пытанні⁵³. Такім чынам “мірная атака” нічога не дала, і ў новай сітуацыі інтарэсы Берліна і ваеннага камандавання зблізіліся. Берлін меў намер павялічыць цік на Расею праз структуры *Oberost* і прадставіць Антанту як ворага самавызначэння нацыяй, а ваеннае камандаванне імкнулася схаваць пад ідэяй незалежнасці анексію захопленых тэрыторый і назаўсёды перакрэсліць магчымасць іхвяртання ў склад Расеі. Віленская дэлегацыя прые-

⁵⁰ Ibidem. P. 131.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Ibidem.

⁵³ Конференция “союзников” в Петрограде 1917 г. Монархия перед крушением 1914-1917. Из бумаг Николая II. Москва-Ленинград, 1972. С. 58-60.

хала ў Берлін, калі сітуацыя там выплядала менавіта так. Там былі зробленыя заявы для друку, і павінен быў быць прыняты акт літоўскай незалежнасці⁵⁴. Але гэта не адбылося. Успомнім А.Смятону: калі дэлегацыя была ў Берліне, выбухнула Расейская рэвалюцыя⁵⁵. Таму цалкам верагодна, што абвяшчэнню літоўскай незалежнасці перашкодзіла чаканне мажлівых наступстваў Лютаўскай рэвалюцыі. Берлін зноў вярнуўся да ідэі сепаратнага міру цяпер ужо праз савецкі Петраград. У сакавіку і красавіку 1917 г. у Стакольме адбыліся сакрэтныя перамовы паміж Маціасам Эрцбергерам і Іосіфам Колышкі, у якіх абміркоўваліся мажлівасці сепаратнай расейска-нямецкай мірнай дамовы і былі сформуляваныя папярэднія ўмовы міру. Нямецкім уладам заставалася толькі параўнаць умовы міру, прывезеныя М.Эрцбергерам, з праграмай анексіі, распрацаванай ваенным камандаваннем⁵⁶. Верагодна, сустрэча з дэлегацыяй Літвы была адкладнена па прычыне перамоваў немцаў з прадстаўнікамі расейскага ўраду.

Магчыма, што ў гэты час нагадаў пра сябе *Oberstheeresleitung*, які выступіў супраць перамоваў, бо яны не гарантавалі захаванне кантролю над *Oberost*. Зноў паўсталі пытанне кампрамісу паміж інтэрэсамі ваеннага камандавання і Берлінам. Трэба было прыняць канкрэтнае рагшэнне. І яно было прынята на сакрэтнай сесіі прускага ўраду 21 сакавіка 1917 г., калі віцэ-канцлер Карл Гэлферых на падставе прапанавы Бэтмана-Гольвега прадставіў новую нямецкую вайсковую праграму, у якой былы прынцып непасрэднай анексіі Літвы і Курляндіі быў замешчаны прынцыпам аўтаноміі⁵⁷. Аднак гэта не дапамагло. У перамовах постсамадзяржаўны Петраграднастойваў на ўласным разуменні паследаеннага ўладкавання свету. Новыя абставіны прымусілі нямецкія цывільныя ўлады перайсці да ажыццяўлення палітыкі анексіі пад прыкрыццем савецкіх лозунгаў тыпу “мір без анексіі і кантыбуцый” і “самавызначэнне нацыяў”. Гэта адкрывала шлях і для рэалізацыі планаў *Oberstheeresleitung* i *Oberost*.

Кампраміс паміж цывільнымі і вайсковымі нямецкімі ўладамі мог быць прычынай арганізаванай фон Ропам сустрэчы паміж літоўцамі, прыехаўшымі ў Берлін, і А.Цымерманам. Дзяржсакратар заявіў, што “літоўскія просьбы і петыцыі будуць улічаныя”, што літоўцы змогуць развіваць сваё імкненне да незалежнасці і далучыцца да Заходній Еўропы⁵⁸. Дарэчы, Стакольмская канферэнцыя таксама страціла свой сэнс

⁵⁴ LVT protokolai. P. 35.

⁵⁵ Ibidem. P. 34.

⁵⁶ Lopata R. “Tipas apskritai labai dar įtariamas”. P. 120.

⁵⁷ Ibidem. P. 120-121.

⁵⁸ J. Saulys to V.Gaigalaitis. Letter of 23 March 1917. Аддзел рукапісаў Літоўскай нацыянальнай бібліятэکі. Ф. 50, адз. 86, арк. 4.

пасля Лютайскай рэвалюцыі. З новым расейскім урадам звязваліся спадзяянні на новую нацыянальную палітыку. Прынцыповая падтрымка літоўскай нацыянальнай ідэі, выказаная А.Цымерманам на згаданай сустрэчы з літоўцамі, адпавядала плану далейшага ціску на Маскву. Сапраўды, калі расейскі Часовы ўрад падтрымліваў такі інакш эстонскі *Maaraev* і латышскі *Landtag*, то чаму немцы не маглі падтрымліваць літоўцаў і іх спадзяянні?

Нямеччына, якая ўбачыла большыя шансы на поспех, пачала выкарыстоўваць сітуацыю на сваю карысць. Сепаратная мірная дамова з Расеяй заставалася яе прыярытэтам. На пачатку вайны канцлер нават меркаваў вярнуць акупаваныя тэрыторыі дзеля падпісання міру⁵⁹. Але, пакуль Расея ўпартага захоўвала маўчанне, немцы пусцілі карані на акупаваных тэрыторыях, і ў палітыцы з'явіўся нацыянальны кампанент. Утрыманне занятых земляў становілася для Нямеччыны ўсё больш рэальным. Парадаксальна, але мажлівасць захавання акупаваных земляў узмацнялася па меры выкарыстання нацыянальнага прынцыпу. Немцы лічылі, што літоўцы могуць разлічваць толькі на права незалежнага этнокультурнага развицця па прычыне малыхшансаў на рэалізацыю ідэі дзяржаўнасці. Тады дасягненне сепаратнага міру з Расеяй на падставе прынцыпа нацыянальнага самавызначэння і ўтварэнне дзяржавы залежалі б ад Нямеччыны. Узнікаў шанс рэалізаваць шляхам кампрамісу анексійныя мэты генералаў *Oberstheeresleitung*. Хоць на Бінгенскай канферэнцыі 5 красавіка 1917 г. вайскоўцы патрабавалі неадкладна далучыць тэрыторыю *Oberost*, Берлін разумеў, што ідэя анексіі састарэла пасля лозунгаў пра самавызначэнне нацыяў, пашыраных Лютайскай рэвалюцыяй, і асабліва пасля таго, як 7 красавіка 1917 г. на баку саюзнікаў у вайну ўступілі ЗША. Кампраміс азначаў утварэнне выбарных органаў улады на акупаваных тэрыторыях, якія б па ўласнай волі (без ціску Нямеччыны) выказалі жаданне ўваіці ў Рэйх. У гэтым заключалася сутнасць гэзв. “літоўскай” палітыкі. Інцыятарам яе быў канцлер Нямеччыны. Літоўскі візіт да А.Цымермана быў таксама часткай гэтага новага кірунку. Кампраміс паміж цывільным і ваенным і ўладамі Нямеччыны быў дасягнуты на канферэнцыі ў Кройзнаху 23 красавіка 1917 г. На ёй была адкінута ідэя пашырэння Польшчы ў бок Вільні. Канферэнцыя запэўніла аўтаномію Літвы ў выпадку, калі там застануцца немцы⁶⁰. Паводле нямецкага гісто-

⁵⁹ Уесь час думаючы пра сепаратны мір, нямецкі канцлер не зважаў на ўсходнія тэрытарыяльныя здабыткі да пачатку 1917 г. Гл., Bienhold M. Die Entstehung des Litauischen Staates in den Jahren 1918-1919 im Spiegel Deutscher Akten. Bochum, 1978. P. 30.

⁶⁰ Ibidem. P. 39.

⁶¹ Ibidem. P. 37.

рыка Марыяна Бенхольда, ідэя анексіі, выдвинутая канцлерам, павінна трактавацца як лейтматыў усёй нямецкай палітыкі да канца вайны⁶¹.

Пасля берлінскай паездкі кантакты паміж Беларускай радай пад кіраўніцтвам А.Луцкевіча і літоўцамі былі фактычна разарваны⁶². Праўда, беларусы працягвалі захоўваць кантакты з літоўскімі радыкаламі на падставе канцэпцыі рэгіёну. Адбылося некалькі дыскусій з удзелам беларускіх, літоўскіх, польскіх і жыдоўскіх радыкалаў⁶³. Падчас перамоваў высвятлілася, што літоўцы прыстасавалі канцэпцыю “гістарычных земляў” толькі да тэрыторый, акупаваных немцамі. Беларусы не згадзіліся. А.Луцкевіч заявіў, што беларусы могуць размаўляць пра ўстанаўленне дзяржавы ва ўмовах акупацыі толькі таму, што ў Расеі цары ў эспатызм і “ўціск нярускіх” і заставалася надзея на свабоду ў аддзяленні прынасі часткі Беларусі ад Расеі дзеля ўтварэння там беларускага П’емонта. Цяпер, калі ў Расею прыйшла свабода, беларусы не могуць больш пераносіць падзелу нацыі на дзве часткі. Яны імкнуцца да незалежнасці ўсёй Беларусі мажліва ў цесным саюзе з Літвой і федэрациі з іншымі суседзямі⁶⁴. Пасля гэтай дэкларацыі больш ужо не было сустрэч радыкалаў. 22 ліпеня 1917 г. А.Луцкевіч заявіў, што літоўцы сталіся большымі ворагамі для беларусаў, чым палякі⁶⁵. Гэтае сцверджанне здзіўляе, бо аналіз А.Луцкевічам развіцця літоўска-беларускіх кантактаў на працягу паўгода не ўтрымліваў доказаў сур’ёзных ханты беларускіх дзеянняў літоўцаў. А.Луцкевіч толькі крытычна ацаніў паводзіны літоўцаў падчас берлінскага падарожжа і асабліва канцэпцыю тоеснасці каталікоў і літоўцаў.

Фармаванне гэтай канцэпцыі звязана з тэнденцыямі нямецкіх палітыкаў па размежаванню літоўскага і беларускага пытанняў, што стала відавочным у сярэдзіне 1916 г. Паводле П.Клімаса, 8 жніўня 1916 г. яму далі заданне сабраць і супаставіць дадзеныя па этнічных межах⁶⁶. Заданне ён атрымаў ад “Літоўскай дыпламатычнай групы” (Lietuvos diplomatijos grupė), што было непасрэдным вынікам канферэнцыі ў Лазане. Літоўскі дэлегат Ю.Шаўліс перадаў гэты запыт літоўскім палітыкам у Вільні. Пасля перамоваў было дасягнута пагадненне пра заснаванне свайго роду літоўскага пасольства ў Берліне. На самой справе гэта было свайго роду Інфармацыйнае бюро дзеля прапаганды пазыцый саміх літоўцаў. На канферэнцыі ў Лазане літоўцы прадставілі альтэрнатыву політнічнаму варыянту дзяржавы насці ВКЛ, і гэта адлюстроўвалася ў літоўс-

⁶² Baltarusių organizacijos protokolai 1917 m. Аддзел рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі АН Літвы. Ф. 21-2069, арк. 10.

⁶³ Ibidem. A. 11.

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Ibidem. A. 14.

⁶⁶ Klimas Š. Dienorastis. Š. 122.

кай прапагандзе. Запісы ад 10 і 29 верасня 1916 г. у дзённіку П.Клімаса паказваюць, што ў той час ён працаў над *Russisch-Litauen Statistisch-ethnografische Betrachtungen*, які быў апублікованы пад псеўданімам “К.Вербелль” у Штутгарце ў 1916 г. Гэтая кніга змяшчала поўны варыянт літоўскай канцэпцыі, паводле якой беларусы-кatalікі на самой спрэве з'яўляюцца этнічнымі літоўцамі, што даводзілася адпаведнымі навуковымі аргументамі. Нямецкая падтрымка этнічнага кірунку пацвярджаеца занатоўкамі ў дзённіку ад 23 верасня 1916г.: “Праца вельмі пільная і адзін нямецкі сацыял-дэмакрат адрадагаваў (пераклад) і збіраеца апублікаваць у паўднёвой Нямеччыне. Новая тэма падаецца цікавай”. Запіс ад 26 кастрычніка 1916г. сведчыць, што ў гэты дзень праца была скончана⁶⁷. Такім чынам, беларусская рэакцыя на новыя тэндэнцыі ў літоўскай палітыцы спазнілася амаль на год.

Ідэя дзяржаўнасці ў межах былога ВКЛ была рызыкоўнай па розных прычынах, звязаных як з беларусамі, так і з нямецкім разуменнем беларуска-расейскіх адносін ва ўмовах падзелу тэрыторыі Беларусі ліній фронту. Нават нямецкія вайсковыя ўлады былі гатовыя паверыць ў тэорыю літоўскасці Заходняй Беларусі. Беларусы не здолелі пераканаць немцаў у tym, што яны ўяўляюць сабой значную і, што больш важна, скільнью да кампрамісу палітычную сілу. Іх найбольшай праблемай была адсутнасць палітычнага правага крыла ў нацыянальным руху. Тым часам, паводле Р.Лапаты, літоўскі “палітычны патэнцыял быў дасцатковы для сур’ёзнага мадэльянаванне розных эрспектываў літоўскай будучыні ад аўтаномнай або незалежнай этнічнай Літвы да незалежнасціунітарнага і канфедэратыўнага ВКЛ”⁶⁸. З пачаткам рэалізацыінем-цамі новай літоўскай палітыкі, у краіне прыйшлі выбары ў Тарыбу. Яе з'яўленне азначала пачатак новага этапу ў адносінах паміж літоўцамі і беларусамі.

Пераклад з англійскай мовы
Ганны Паўлоўскай (Гародня)

⁶⁷ Ibidem. P. 122-124, 127, 130.

⁶⁸ Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida. P. 179.